

Частка другая – новая стратэгія ў дачыненъні да Беларусі

Далейшае пагаршэньне сытуацыі ў Беларусі і зацікаўленасць Эўразьвязам беларускім пытаньнем прывялі да выпрацоўкі ЭЗ новай стратэгіі ў дачыненъні да Беларусі. Касметычных заходаў ужо не дастаткова, і за апошні час гэта зрузумелі многія эўрапейскія ўстановы. Новая стратэгія мусіць абавязкова зъмяшчаць трыв складнікі:

- новую філязофію палітыкі ЭЗ у дачыненъні да Беларусі;
- заходы;
- інструменты

Гэтыя складнікі дэталёва апісваюцца ніжэй. Неабходна зазначыць, што частка прапановаў ужо была прадстаўленая ў розных працах, частка – згадана ва ўступе.

Новая філязофія палітыкі ЭЗ у дачыненъні да Беларусі – прынцыпы

Паколькі ранейшая палітыка ў дачыненъні да Беларусі была непасълядоўнай. Новая палітыка мае зъмяшчаць больш дакладна вызначаныя прынцыпы наконт сытуацыі ў Беларусі:

– Палітыка Э3 павінна зъмяшчаць як кароткатэрміновыя задачы (са-
кавіцкія прэзыдэнцкія выбары), так і доўгатэрміновыя (дапамогу ў па-
будове ў Беларусі грамадзянскай супольнасці як падмурку дэмакратыі).

I першы, і другі кірунак вельмі істотныя. Сёньняшнія палітычныя працэсы не
павінны ігнаравацца Э3 з той прычыны, што апазыцыя сама ня можа зъмяніць
ситуацыі ў краіне. Неабходна зразумець: вырашэнне беларускага пытаньня
– доўгі шлях, таму пажадана сумясціць абодва падыходы.

– Палітыка Э3 мае быць больш актыўнай, а не базавацца толькі на
прынцыпах „палітыкі рэагаванья“. Мэтад выстаўлення ўмоваў беларуска-
му рэжыму паказаў сваю неэфектыўнасць. Ня варта чакаць і пазытыўных крокоў
з боку Лукашэнкі, каб зрабіць крокі ў адказ – беларускі прэзыдэнт не зацікаўлены ні
ў якіх дамовах. Падыход, заснаваны на высоўванні ўмоваў, прымальны для Лука-
шэнкі, бо гарантую малы ўзровень удзелу Э3 у вырашэнні беларускага пытаньня.
Неабходна ўлічыць наступную акалічнасць: новыя мэтады ў дачыненьні да
Беларусі пацягнуць за сабой зъмены і ў Палітыцы эўрапейскага добрасуседства,
бо ПЭД пакуль не разылічаная на супрацьзу з аўтарытарнымі рэжымамі.

Э3 неабходна супрацоўнічаць амаль з усім спектром апазыцыі і грамадзкіх
арганізацый. Эразьвяз павінен таксама актыўней выступаць супраць рэжыму
Лукашэнкі.

– Сумяшчэньне двух падыходаў у дачыненьні да Беларусі: адмоўнага да
рэжыму Лукашэнкі і станоўчага да беларускага грамадзтва. Новая палітыка
ў стасунках з Беларусью павінна аб'ядноўваць як „адмоўныя“, так і „станоўчыя“
крокі. Эўразьвяз павінны ўсяляк спрыяць падтрымкы беларускага грамадзтва,
але адначасова рабіць суворыя заходы ў дачыненьні да рэжыму Лукашэнкі. На
найвышэйшым узроўні не павінна быць ніякіх контактаў з рэжымам. Але побач
з тым варта захаваць контакты з чыноўнікамі на сярэднім і ніжэйшым узроўнях,
бо яны могуць адыграць важную ролю ў будучыні – шмат хто з чыноўнікаў за-
хавае свае пасады пасля зъменаў у Беларусі.

Рабочыя сустрэчы з рознымі міністрамі таксама непазъбежныя, у рамках вырашэння бягучых праблемаў у стасунках паміж ЭЗ, ягонымі чальцамі, і Беларусью.

– **Новыя формы падтрымкі.** ЭЗ павінна весьці пошук нетрадыцыйных мэтадаў дапамогі Беларусі. У бліжэйшыя месяцы варта зрабіць адпаведныя крокі па больш гнуткіх і эфектыўных формах дапамогі Беларусі. З той прычыны, што беларускія ўлады не зацікаўленыя ў супрацоўніцтве з ЭЗ, асноўная частка фінансаў павінна скіроўвацца на падтрымку незалежных ініцыятываў. У Беларусі дастаткова недзяржаўных арганізацый, якія могуць рэалізоўваць праграмы ЭЗ. Некаторыя з гэтых арганізацый былі пазбаўленыя рэгістрацыі і фактычна вымушаныя працаваць нелегальна. ЭЗ павінен разумець важнасць аказаныня гэтай падтрымкі.

– **Каардынацыя ўнутры ЭЗ.** У рамках ЭЗ відавочна недастаткова разывітая каардынацыя дзеянняў па беларускім пытаныні. Гэта датычыць як супрацоўніцтва паміж інстытутамі ЭЗ (Рада Эўропейская, Эўракамісія, Эўрапарламэнт), стасункаў паміж гэтымі інстытутамі і краінамі ЭЗ, так і паміж самімі краінамі. Непасльядоўная палітыка ў дачыненьні да Беларусі часам выявляеца ў розных процілеглых кроках розных суб'ектаў ЭЗ, ці наадварот, дублюваныні пэўных ініцыятываў.

– **Супрацоўніцтва з ЗША.** Паколькі і ЭЗ, і ЗША імкнуцца да дэмакратызацыі краіны, іх выслікі павінны быць аб'яднаныя – бяз гэтага супрацоўніцтва ўсялякія заходы ў дачыненьні да Беларусі будуць марнымі. Гэта датычыць як дапамогі грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазыцыі, так і заходаў у дачыненьні да рэжimu Лукашэнкі. Менавіта Эўразіяз павінен выконваць вядучую ролю ў падтрымцы дэмакратіі ў Беларусі, бо беларускае пытаныне гэта эўрапейская праблема. ЗША павінны выконваць другаплянавую, але таксама немалаважную ролю.

– **Дыялог з Расеяй.** Тут варта пачаць адкрытую дыскусію з Расеяй. Э3 мусіць пераконваць Москву, што яна не павінна падтрымліваць рэжым Лукашэнкі. Аднак дыялог будзе складаным. Шмат хто з чальцоў Э3 не жадае дражніць Крэмль размовамі пра беларускае пытаньне. Адыгрывае ролю і пазыцыя Москвы ў дачыненіні краінаў-суседзяў ці дзяржаваў СНД увогуле, якія Расея лічыць сваёй сферай упльыву, таму не зацікаўленая ў іх дэмагратызацыі. Беручы пад увагу гэтых акалічнасці, ёсьць сэнс наладзіць больш інтэнсіўны дыялог з расейскай апазыцыяй на тэму Беларусі.

Стратэгія Э3 у дачыненіні да Беларусі – заходы

Прэзыдэнцкія выбары 19 сакавіка стануть для Беларусі адной з галоўных палітычных падзеяў найбліжэйшых гадоў. Таму Э3 неабходна выпрацаваць новую стратэгію ў дачыненіні да Беларусі. Гэтыя заходы прадугледжваюць трох этапаў: этап да выбараў, адразу па выбарах, дзеянні на доўгатэрміновую пэрспэктыву.

А. Кароткатэрміновая стратэгія (да прэзыдэнцкіх выбараў 19 сакавіка 2006 г.)

– **Падрыхтоўка назіральнікаў за выбарамі ў рамках БДІПЧ АБСЭ.** Адна з найважнейшых задачаў для Э3 – назіранье за прэзыдэнцкімі выбарамі. Ня выключана, што беларускія ўлады зробяць крокі па абмежаваньні колькасці міжнародных назіральнікаў, адмаўляючы, найперш, прадстаўнікам замежных няўрадавых арганізацый. Тому сваю місію назіраньня за прэзыдэнцкімі выбарамі ў Беларусі павінна выкарыстаць АБСЭ. Уладам будзе складана адмовіць ейным назіральнікам – у адпаведнасці з міжнароднымі пагадненнямі, падпісанымі ў tym ліку ў Беларусьсю, усе без выключэння краіны абвязаныя запрашаць чальцоў АБСЭ для назіраньня за выбарчым працэсам.

Краіны Э3 у рамках місіі БДІПЧ павінны як найхутчэй прыслать сваіх доўгатэрміновых назіральнікаў, затым – накіраваць у Беларусь вялікую колькасць кароткатэрміновых назіральнікаў (800–1000 чалавек).

Э3 мае аказаць фінансавую падтрымку місіі БДІПЧ АБСЭ у Беларусі накшталт той, што была аказана місіі ў Босьніі і Герцагавіне ў 1990-я гады, а таксама абмер-каваць пытаныне фінансавай падтрымкі беларускім арганізацыям па назіраныні за выбарамі на ўзор Інданэзіі ў 1999 г. і накіраваньня ў Беларусь дэпутатаў Эўрапарлямэнту і нацыянальных парлямэнтаў краін-чальцоў Э3.

**– Падтрымка Аляксандра Мілінкевіча, адзінага кандыдата ад беларус-
кай апазыцыі падчас выбарчай кампаніі. Інстытуты Эўразывязу (Рада Эўро-
пейская, Эўракамісія, Эўрапарлямэнт) і краіны-чальцы Э3 мусіць падтрымліваць
Аляксандра Мілінкевіча асабістымі сустрэчамі ды прыніяцьем адпаведных
заяваў. Падтрымка адзінага кандыдата ад аўяднанай апазыцыі мусіць быць заў-
важнай на ўсіх этапах выбарчай кампаніі. Гэта тлумачыцца наступнымі прычынамі:
передусім гэта будзе доказам салідарнасці зь беларусамі, што бяруць удзел
у дэмакратычным руху. Па-другое, беларускай апазыцыі патрэбны моцны лідар,
і такім чалавекам можа стаць Аляксандар Мілінкевіч. Прынамсі, ён мае больш
шанцаў стаць лідэрам апазыцыі, чым іх меў на выбарах у 2001 г. Уладзімер Ганча-
рык. Падтрымка А. Мілінкевіча Эўразывязам таксама будзе выразным сыгналам
беларускаму грамадству: да адзінага кандыдата з павагай ставяцца ў Эўропе.
Гэта, усвою чаргу, дасыць Э3 новага партнёра – аўяднаную беларускую апазыцыю
з прызнаным лідэрам. Апроч таго, падтрымка А. Мілінкевіча Э3 адыграе важную
роль для ягонай асабістай бясьпекі. Рэжым Лукашэнкі будзе вельмі асьцярож-
ным, процідзейнічаючы прызнанаму Эўропай палітыку.**

– Падтрымка сродкаў масавай інфармацыі (ў краіне і за мяжой).
Неабходна наладзіць эфэктыўнае і шырокое радыёвяшчаныне на Беларусь.
Найлепшымі варыянтамі падаюцца праект Беларускай асацыяцыі журналістай,
а таксама „Эўрапейскае радыё для Беларусі”, што арганізоўваецца пры ўдзеле
беларускіх, польскіх, літоўскіх, чэскіх няўрадавых арганізацыяў. Вымагаюць
падтрымкі незарэгістраваная прэса і распаўсюднікі улётак.

**– Дапамога асобам, якія перасъедоўцца ў Беларусі па палітычных
матывах.** Неабходна, каб актыўсты апазыцыі ведалі: у выпадку неспрыяльных

абставінаў яны не застануцца сам-насам з рэжымам і сваімі бедамі. У выпадку рэпрэсіяў у дачыненых да іх, іх сем'і атрымаюць патрэбную дапамогу. Стварэнне адмысловага фонду дапамогі мусіць адбывацца пры ўдзеле беларускай апазыцыі. Фонд, пажадана, стварыць да выбараў, але найбольшая патрэба ў ім узынікне менавіта пасля іх. Ахвяраў палітычных рэпрэсій – наўпрост ці цераз пасярэднікаў – павінна падтрымачы і Эўрапейская ініцыятыва дзеля дэмакратыі і правоў чалавека. Трэба памятаць: колькасць ахвяраў палітычных рэпрэсіяў будзе ўзрастаць па меры набліжэння выбораў.

– Яшчэ да выбараў ЭЗ павінен пільна сачыць за ситуацыяй у Беларусі, неадкладна рэагуючы на недэмакратычныя крокі уладаў. Неабходна прымаць ясна сформуляваныя заявы ў адказ на недэмакратычныя паводзіны беларускіх уладаў падчас выбарчай кампаніі. Варта заўсёды падкрэсліваць, што зьняцьце А. Мілінкевіча з прэзыдэнцкай гонкі будзе разглядацца ЭЗ як грэбаваныне дэмакратычнымі прынцыпамі падчас выбараў, і выкліча неадкладную рэакцыю.

Адказ на недэмакратычныя паводзіны беларускіх уладаў павінны быць канкрэтным: напрыклад, забарона на ўезд у краіны ЭЗ чыноўнікам, асабістая адказная за ціск на апазыцыю і грамадзянскую супольнасць (судзьдзі, пракуроры, супрацоўнікі міліцыі). Фактычна гэта стане пэўным адказам на зварот Палітычнай рады Аб'яднаных дэмакратычных сілаў (сынежань 2005 г.), якая прапанавала забараніць выдачу візаў чыноўнікам, адказным за распрацоўку і прынесьце паправак у Крымінальны кодэкс Беларусі, паколькі яны супярэчылі Канстытуцыі і міжнародным дакументам, падпісаным Беларусью: Міжнароднай канвэнцыі па грамадзянскіх і палітычных правах і Сусветнай дэкларацыі правоў чалавека.

Неабходна таксама прыняць заяву-папярэджанье, што ЭЗ забароніць уезд на тэрыторыю краін-чальцоў сябраў выбарчых камісій, праクурораў, судзьдзяў, супрацоўнікаў міліцыі, якія возьмуць асабісты ўдзел у фальсифікацыях, або разгоне акцыяў пратэсту пасля выбораў.

Неабходна выявіць і абнародаваць грашовыя рахункі беларускага кіраўніцтва ў замежных банках (у прыватнасці, у Аўстрый). ЭЗ можа каардынаваць

дзеяньні ў гэтым кірунку разам з Швайцарыяй і ЗША. Блякаваньне часткі рахун-
каў можна зрабіць ужо да выбараў.

– **ЭЗ трэба падрыхтаваць прапановы наконт Пляну дзеяньняў у стасун-
ках зь Беларусью.** Гэта вельмі істотна, бо Эўразвяз павінен быць гатовы да
перамоваў з новым урадам у Менску пасля сканчэння эры Лукашэнкі. Праект
Пляну дзеяньняў стане сыгналам беларускай апазыцыі і грамадзству – ЭЗ працуе
над пасълядоўнай палітыкай у дачыненныі да вашай краіны, робячы акцэнт на
канкрэтных прапановах. Асноўныя кірункі праекту Пляну дзеяньняў пажадана
прэзэнтаваць да выбараў (ці хаця б заявіць пра пачатак працы над плянам).

**Эўразвяз мусіць сформуляваць розныя магчымыя рэакцыі пасля
выбораў** у залежнасці ад сытуацыі ў Беларусі. То бок, Эўразвяз мусіць быць
гатовы да розных сцэнараў развіцця сытуацыі ў Беларусі пасля выбораў.

Б. Дзеяньні адразу пасля выбараў

У выпадку магчымых фальсифікацыяў неабходна ўвесці санкцыі супраць
рэжimu Лукашэнкі, узмацніўши пры гэтым падтрымку беларускай апазыцыі
і грамадзянскай супольнасці:

– **Падтрымка ЭЗ рэпрэсаваных апазыцыйных палітыкаў.** Тут Эўразвязу
неабходна займаць дастаткова актыўную пазыцыю, абмеркаваўшы яе з АБСЭ
і ААН і расейскімі ўладамі. Апазыцыйныя палітыкі і грамадзкія актывісты не
павінны сябе адчуваць кінутымі перад рэжымам.

– **Блякаваньне ўсіх банкаўскіх рахункаў беларускага кіраўніцтва
у краінах ЭЗ.** У гэтай справе неабходна звязніцца да досьведу іншых краін,
напрыклад, Швайцарыі і ЗША. Магчымыя таксама эканамічныя санкцыі, скірава-
ныя супраць прадпрыемстваў, tym ці іншым чынам звязаных з Адміністрацыяй
прэзыдэнта. ЭЗ таксама звязніцца увагу на гандлёвых партнэраў Беларусі, якія
займаюцца закупкай зброй і вайсковай тэхнікі ў гэтай краіне, настойваючы

на тым, каб яны адмовіліся ад такіх контрактаў. Гэтыя заходы таксама варта каардынаваць з ЗША.

– **Неабходна накіраваць зварот прэзыдэнтам Пуціну і Лукашэнку** з паярэджаньнем, што меркаваны рэфэрэндум па стварэнні саюзной дзяржавы Рэспублікі Беларусь будзе прызнаны нелегітymным і супрацьзаконным, калі будзе праведзены з грэбаваньнем дэмакратычнымі стандартамі.

В. Доўгатэрміновыя дзеяньні

Некаторыя з кароткатэрміновых задачаў можна вырашаць у сярэдне – і доўгатэрміновай пэрспэктывах, перадусім у тым выпадку, калі Лукашэнка застанецца ва ўладзе. Хоць беларускія ўлады ня схільныя да супрацоўніцтва, ёсьць дастатковая колькасць арганізацыяў у Беларусі, якія імкнутьца працаваць на карысць развязвальніцтва дэмакратыі і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.

У Э3 ёсьць магчымасці, зацікаўленасці і патэнцыял, каб стаць асноўным гульцом на гэтым полі ў Беларусі. Посьпех залежыць ад таго, на сколькі хутка будуць зробленыя адпаведныя заходы. Не беларускім NGO і суполкам бракуе, як неаднаразова казалася, „успрымальнасці”, наадварот, Э3 бракуе ўменьня вызначыць найлепшых партнераў і мэтады падтрымкі. Палітыка Э3 мусіць складацца з непрыязнага стаўлення да рэжыму Лукашэнкі і пазытыўных кроکаў, скіраваных на падтрымку грамадзянскай супольнасці і дэмакратыі ў Беларусі.

– **Далейшая падтрымка апазыцыі** – трэнінг, дапамога ў дзеянасці ў Беларусі ў гарадах і правінцыі. Гэта пункт азначае, што Э3 трэба быць гатовым падтрымаць забароненую ўладамі арганізацыі.

– **Далейшая дапамога ў стаўленні грамадзянскай супольнасці** ўключае падтрымку штодзённай дзеянасці няўрадавых арганізацыяў, скіраваныне на ўзмацненіне іх інстытуцыйных і чалавечых рэсурсаў. Дапамогі

з боку ЭЗ заслугоўваюць рэгіональныя незалежныя газеты і бюлэтэні, уключна з незарэгістраванымі. Тое самае тычынца і культурніцкіх недзяржаўных праектаў, уключаючы абмены з краінамі ЭЗ у сферы культуры. Падтрымка ЭЗ не мусіць канцэнтрацца толькі на Менску і вялікіх гарадах, а аказвацца дапамога ініцыятывам і няўрадавым арганізацыям у малых гарадах і нават вёсках. Беларускія няўрадавыя арганізацыі, напрыклад, маглі бы пайдзельнічаць у інфармацыйнай кампаніі ЭЗ у процівагу дзяржаўнай пропагандзе, скіраванай супраць Захаду і ЭЗ. Эўразьвяз таксама можа разгледзець пытаныне падтрымкі малых і сярэдніх прадпрыемстваў, якія зьяўлююцца часткай новага грамадзтва, заснаванага на дэмакратычных прынцыпах і рынковай эканоміцы.

Украінскі досьвед у гэтым пытаныні больш каштоўны для Беларусі, чым досьвед краінаў ЭЗ. Таму Эўразьвязу варта ажыццяўляць агульную праграму супрацоўніцтва паміж няўрадавымі арганізацыямі ЭЗ і Украіны і іхнімі беларускімі партнёрамі.

– **Стыпэндыі.** Эўразьвяз і асобныя яго краіны павінны разгледзець магчымасць выдзялення стыпэндыяў беларускім студэнтам у абыход уладаў, або дзяржаўных установаў. Міжнародны вышаградзкі фонд, маючы досьвед у гэтай галіне, здолеет паширыць сваю праграму, калі атрымае дапамогу ад ЭЗ.

– **Спрашчэнье відавага рэжыму для беларускіх грамадзянаў.** Рэжым Лукашэнкі зацикаўлены толькі ў самаізоляцыі краіны, а пaeздкі беларусаў у краіны ЭЗ могуць адыграць станоўчую ролю ў працэсе дэмакратызацыі краіны. Таму ЭЗ павінен хаця б прыядчыніць мяжу зь Беларусью. ЭЗ варта спрасыціць візы для рэжыму і разгледзець магчымасць скасавання аплаты за візы. Такая палітыка прывяла б да далейшых пазытыўных зменаў ва ўспрыніцці ЭЗ беларускім грамадзтвам.

3. Інструменты

Вышэй вызначаныя дзеяньні немагчыма ажыццяўляць без мэханізму дзеяньняў. Ёсьць чатыры прапановы ў гэтым пляне:

– Стварэньне краінамі ЭЗ адмысловай групы напярэдадні прэзыдэнц-кіх выбараў (з удзелам прадстаўнікоў Эўракамісіі і Рады). Гэта лепей рабіць у форме нефармальнаага супрацоўніцтва паміж краінімі ЭЗ – краіны, што працуюць дзеля дэмакратычнай Беларусі (краіны Балтыі, Скандинавіі, Нямеччыны і „вышаградзкая чацьвёрка“) маглі б адыграць істотную ролю ў выпрацоўцы новага падыходу да Беларусі. Групу пажадана сформаваць да выбараў, аднак яна будзе запатрабаваная таксама паслья іх.

– Прывізначеныне спэцпрадстаўніка ЭЗ па Беларусі. Прапанова Хаўера Саляны аб прывізначеныні чыноўніка, адказнага за контакты з Беларусью, ус-прымаецца як крок наперад. Тоэ ж датычыць і рашэння Саляны накіраваць спэцыяльнаага прадстаўніка па правах чалавека ў Беларусь дзеля контактаў з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і выказваньня заклапочанасці ўраду і прэзыдэнту Лукашэнку. Але гэтых намаганьняў, відавочна, недастатковая. Эўразійзу неабходна прывізнати спэцпрадстаўніка па Беларусі – пажадана вядомую асобу, напрыклад, былога палітыка. Спэцпрадстаўнік інфармаваў бы інтыстыты ЭЗ аб бягучай сітуацыі ў Беларусі ды стасунках паміж ЭЗ і краінай, робячы прапановы наконт Беларусі. Апрач, ён падтрымліваў бы контакты з прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці, апазыцыйнымі сіламі і ўладамі.

– Дэлегатура ЭЗ у Менску. Пастанова ЭЗ, прынятая Эўракамісіяй у лістападзе 2005 г., аб адкрыцці рэгіональнага прадстаўніцтва ў Менску таксама зьяўляеца ілюстрацыяй росту зацікаўленнасці ЭЗ у Беларусі. Рэгіональнае прадстаўніцтва пад назіраннем кіраўніка Дэлегатуры камісіі ва Ўкраіне будзе дзейным мэханізмам, улічваючы характар стасункаў паміж абодвумя бакамі. Аднак штодзённая прысутнасць дыпламатаў ЭЗ у Менску была б больш важнай, чым наведваньне Беларусі рознымі дэлегацыямі. Сітуацыя ў краіне пастаянна мяняецца, таму ў доўгатэрміновай перспектыве прысутнасць ЭЗ паспрыяла б становішчу ў краіне паслья прэзыдэнцкіх выбараў. Тому неабходна адчыніць офіс Дэлегатуры ЭЗ у Менску цягам 2006 году. Адным з прыярытэтаў дзейнасці Дэлегатуры мусіць быць ажыццяўленыне інфармацыйнай палітыкі ЭЗ.

– **Агенцтва ёўрапейскай дэмакратыі.** Камісія будзе карыстацца ў 2005–2006 існуючымі мэханізмамі, такімі як Эўрапейская ініцыятыва дзеля дэмакратыі і правоў чалавека і Дэцэнтралізаваныя інструменты супрацоўніцтва, з мэтай прасоўваньня дэмакратыі ў Беларусі. Э3 таксама павінен разгледзець магчымасць стварэння новай установы дзеля сваёй дзейнасці як у Беларусі, так і ў іншых краінах з аўтарытарнымі рэжымамі.

У траўні 2005 г. офіс віцэ-прэзыдэнта Эўрапарлямэнту Эдварда МакМілана Скота высунуў канцепцыю стварэння Агенцтва ёўрапейскай дэмакратыі (АЭД). Такое агенцтва можа быць пабудавана на ўзор амэрыканскага Нацыянальнага фонду дэмакратыі альбо брытанскага Ўэстмінстэрскага фонду дэмакратыі.

Галоўнай мэтай АЭД павінна быць падтрымка дэмакратыі ў краінах, што церпяць ад дыктатуры. АЭД магло бы фінансавацца з бюджету Э3 і добраахвотных унёскай краінаў Э3, аднак яно будзе больш незалежным за існыя інстытуты і розныя праграмы аказання дапамогі. Эўрапарлямэнт у такім выпадку быў бы адказным за выбары Рады дырэктароў АЭД, а саме агенцтва штогод падавала б справаздачу на разгляд у Эўрапарлямэнт.

Важна, каб гэтае агенцтва мела магчымасць падтрымліваць як зарэгістраваныя, так і незарэгістраваныя ўладамі суб'екты (у апошнім выпадку дамовы на атрыманьне грантаў падпісваюцца з прыватнымі асобамі). Гранты мусіць выкарыстоўвацца на фінансаваньне шэрагу дэмакратычных ініцыятываў, уключна з друкаваньнем незарэгістраваных газетаў і брашураў. АЭД мусіць працаваць больш гнутка і хутка, чым іншыя інстытуты Э3, а праграмы павінны разглядацца не даўжэй, чым трох месяцаў.